

ЛІТАРАТУРА І МАСТАЦТВА

Орган праўлення ССПБ і Упраўлення па справах мастацтваў пры СНК БССР



Хто імкнецца да далейшага росту асветы ў нашай краіне, хто хоча далейшага росквіту навукі, літаратуры і мастацтва народаў Савецкага Саюза, той будзе галасаваць за партыю большэвікоў, той будзе галасаваць за кандыдатаў блоку камуністаў і беспартыйных.

Са звароту ЦК ВКП(б).

ЗВАРОТ ЦЭНТРАЛЬНАГА КАМІТЭТА УСЕСАЮЗНАЙ КОМУНІСТЫЧНАЙ ПАРТЫІ (БОЛЬШЭВІКОЎ)

Да ўсіх выбаршчыкаў, рабочых, работніц, сялян і сялянск, да Чырвонай Арміі, да савецкай інтэлігенцыі

ТАВАРЫШЫ!

12 снежня 1937 года працоўныя Савецкага Саюза на аснове нашай сацыялістычнай Канстытуцыі будучы выбарцаў дэпутатаў у Вярхоўны Совет Саюза ССР.

Партыя большэвікоў выступае на выбарах у блоку, у саюзе з беспартыйнымі рабочымі, сялянамі, служачымі, інтэлігенцыяй. Зарэгістраваны ў выбарчых акругах кандыдаты ў дэпутаты Вярхоўнага Саюза, — як камуністы, так і беспартыйныя, — рытуваны агульнымі сходамі рабочых і служачых на заводах, сходамі чырвонаармейцаў на вайсковых часцях, сходамі калгаснікаў і аднаасобнікаў па сёлах — па аснове выбарчага саюза камуністаў і беспартыйных. Гэтыя кандыдатуры аднадушна падтрыманы іматлікімі мільягамі працоўных па выбарчых акругах і ўчастках.

Партыя большэвікоў не адгароджваецца ад беспартыйных, а, наадварот, ідзе на выбары ў блоку, у саюзе з беспартыйнымі, ідзе ў блоку з прафесійна-навуковымі саюзамі рабочых і служачых, з камсамолам і другімі арганізацыямі і таварыствамі беспартыйных.

Выходзіць, кандыдаты ў дэпутаты будучы агульнымі для камуністаў, так і для беспартыйных, кожны беспартыйны дэпутат будзе таксама дэпутатам ад камуністаў, роўна як кожны камуністычны дэпутат будзе дэпутатам ад беспартыйных.

Партыя большэвікоў заклікае ўсіх камуністаў і спачувальных дружкаў, як адзін галасаваць як за партыйных, так і за беспартыйных кандыдатаў.

Партыя большэвікоў разлічвае, што беспартыйныя выбаршчыкі будучы таксама дружкамі галасаваць за камуністаў-кандыдатаў, як за кандыдатаў-беспартыйных.

Ці ёсць у выбаршчыкаў падстава галасаваць за кандыдатаў большэвіцкай партыі?

Ці заслугоўвае партыя большэвікоў таго давер'я народа, на якое яна разлічвае ў надыходзячых выбарах?

Чым была наша радзіма раней і чым яна стала за год савецкай улады пры кіраўніцтве большэвіцкай партыі?

Чым была наша радзіма пры панаванні памешчыкаў і капіталістаў і чаго яна дасягнула пры ўладзе рабочых і сялян, пры кіраўніцтве большэвіцкай партыі?

За год савецкай улады аблічча нашай краіны змянілася ў карані. З краіны адсталасці і сярэдневікоў, цемры і бескультур'я, галечы, бясраўя і прыгнёчэння працоўных, якою была старая Расія, наша краіна ператварылася ў перадавую, культурную, магутную сацыялістычную дзяржаву.

Гэтых поспехаў дабіўся наш народ пад кіраўніцтвам партыі большэвікоў.

Хто імкнецца да таго, каб наша радзіма была і надалей магутнай, культурнай і свабоднай сацыялістычнай дзяржавай, той будзе галасаваць за партыю большэвікоў, той будзе галасаваць за кандыдатаў блоку камуністаў і беспартыйных.

У нашай краіне назаўсёды ліквідаваны капіталістычная сістэма гаспадаркі і эксплуатацыйны клас, адменена прыватная ўласнасць на прылады і сродкі вытворчасці і знішчана эксплуатацыйная частка чалавек. Як непакінутая аснова нашага савецкага прамадства, замацавана сацыялістычная ўласнасць на прылады і сродкі вытворчасці.

Гэтай савецка-гістарычнай перамогі дабіўся наш народ пад кіраўніцтвам партыі большэвікоў.

Хто імкнецца да таго, каб працоўныя Савецкага Саюза былі назаўсёды свабодны ад яра эксплуатацыі, той будзе галасаваць за партыю большэвікоў, той будзе галасаваць за кандыдатаў блоку камуністаў і беспартыйных.

Перамога сацыялізма ў СССР забяспечыла росквіт прамысловасці. За год, двух пяцігодкаў створана перадавая прамысловасць, аснашчона сучаснай тэхнікай. Аб'ём вытворчасці нашых сацыялістычных фабрык і заводаў перавышае аб'ём вытворчасці прамысловасці даваеннага часу больш чым у восем разоў.

Гэтых поспехаў дабіўся наш народ пад кіраўніцтвам партыі большэвікоў.

Хто імкнецца да таго, каб наша індустрыя развівалася і надалей, абмярлячы капіталістычныя краіны, той будзе галасаваць за партыю большэвікоў і беспартыйных.

каў, той будзе галасаваць за кандыдатаў блоку камуністаў і беспартыйных.

У сельскай гаспадарцы нашай краіны за год больш двух дзесяткаў мільянаў дробных і драбнейшых аднаасобных сельскіх гаспадарак з іх слабай тэхнікай і засіллем памешчыка і кулака вырастлі і ўмацаваліся свабодны ад памешчыкаў і кулакаў буйныя сацыялістычныя гаспадаркі — звыш 243 тысяч калгасаў, багата забяспечаных трактарамі, камбайнамі і другімі сучаснымі сельскагаспадарчымі машынамі. Наша калгасная сельская гаспадарка разам з саўгасамі, калі мець на ўвазе ўсе іх галіны, вырабляе цяпер у два разы больш прадуктаў, чым сельская гаспадарка даваеннага часу.

Гэтай савецка-гістарычнай перамогі дабіўся наш народ пад кіраўніцтвам партыі большэвікоў.

Хто імкнецца да таго, каб нашы калгасы і саўгасы праціталі і надалей, даючы нашай краіне багата сельскагаспадарчых прадуктаў, той будзе галасаваць за партыю большэвікоў, той будзе галасаваць за кандыдатаў блоку камуністаў і беспартыйных.

Перамога сацыялізма ў СССР забяспечыла каронае палітычнае становішча працоўных. У царскай Расіі заўсёды была панавала маса беспрацоўных, як ёсць яна ў кожнай капіталістычнай дзяржаве і зараз. Матэрыяльная незабяспечанасць, наўзрушенасць у заўтрашнім дні, галеча былі пастаянным лёсам рабочага класа. Пры ўладзе саветаў назаўсёды знішчана беспрацоўе. Перад савецкім прамадзінствам, які жадае працаваць, ніколі не ўстане пытанне аб наўзрушенасці ў заўтрашнім дні. За ўсім прамадзінствам нашай краіны закопам забяспечана права на працу, на адпачынак, на матэрыяльнае забяспечанне ў старасці.

Гэтых поспехаў дабіўся наш народ пад кіраўніцтвам партыі большэвікоў.

Хто імкнецца да таго, каб працоўныя нашай краіны былі і надалей назаўсёды ад якога-б там ні было беспрацоўя і наўзрушенасці ў заўтрашнім дні, хто хоча далейшага палепшэння матэрыяльна-бытавога становішча рабочых і служачых, той будзе галасаваць за партыю большэвікоў, той будзе галасаваць за кандыдатаў блоку камуністаў і беспартыйных.

Кім быў селянін пры ўладзе памешчыкаў і капіталістаў? Ён быў самым абяздоленым, самым бяспраўным чалавекам.

У дарэволюцыйнай рэспубліцы было звыш 40 мільянаў бедняцкага насельніцтва, людзей, лёсам якіх былі голад і жабротца. Савецкі лад, які ліквідаваў памешчыкаў, знішчыў кулацкую кабалу, перадаў селянінам звыш 150 мільянаў гектараў памешчыцкіх і кулацкіх зямель і забяспечыў перамогу калгаснага ладу, — назаўсёды пазбавіў селянства ад беднасці і жабротца і забяспечыў яму магчымасць зямляна і культурнага жыцця.

Гэтых дасягненняў дабіўся наш народ пад кіраўніцтвам партыі большэвікоў.

Хто імкнецца да таго, каб наша сямейства было назаўсёды забяспечана ад небяспекі жабротца і голаду, хто жадае далейшага ўздыму замойнага жыцця вёскі, той будзе галасаваць за партыю большэвікоў, той будзе галасаваць за кандыдатаў блоку камуністаў і беспартыйных.

Царская Расія была цёмная і невуцкая. Пераважная большасць насельніцтва была неписьменная. У савецкай-жа краіне ўжо ахвочна ўвучаюцца абавязковае навучанне — у нашых школах вучыцца 30 мільянаў рабят. Права на асвету для ўсіх прамадзін замацавана і запісана ў нашай Канстытуцыі. Прамадзіннасць насельніцтва ў краіне перавышае 90 процантаў. Сора не будзе ў краіне ні аднаго неписьменнага прамадзіна. Навука, літаратура, тэатр, мастацтва развіваюцца ў нашай краіне, як ніколі. Заваяваныя навукі і мастацтва з'яўляюцца здабыткам усіх прамадзін.

Гэтых поспехаў дабіўся наш народ пад кіраўніцтвам партыі большэвікоў.

Хто імкнецца да далейшага росту асветы ў нашай краіне, хто хоча далейшага росквіту навукі, літаратуры і мастацтва народаў Савецкага Саюза, той будзе галасаваць за партыю большэвікоў, той будзе галасаваць за кандыдатаў блоку камуністаў і беспартыйных.

Лявчэна была рабой у царскай Расіі і застаецца рабой ва ўсіх капіталістычных краінах. Толькі ў СССР яна свабодная і роўнапраўная. Як у горадзе, так і ў вёсцы жывыя ідзе рука ў руку з мужчынам у будаўніцтве сацыялізма і кіраванні дзяржавай. Толькі ў нашай краіне створаны ўмовы для забяспечанага і шчаслівага малярства. Савецкія законы ахоўваюць правы мацеры і здароўе дзяцей.

Гэтых поспехаў дабіўся наш народ пад кіраўніцтвам партыі большэвікоў.

Хто імкнецца да таго, каб наша савецкая жанчына была і надалей свабодная і роўнапраўная ва ўсіх галінах гаспадаркі і кіравання, той будзе галасаваць за партыю большэвікоў, той будзе галасаваць за кандыдатаў блоку камуністаў і беспартыйных.

Царская Расія была турмой народаў, крайняй нацыянальнага гнёту і разні, таксама як і ўсе капіталістычныя краіны з'яўляюцца краінамі нацыянальнага гнёту і каланіяльнага прыгнёчэння. Толькі ў Савецкім Саюзе раней прыгнёчаныя народы дабіліся поўнага вызвалення ад нацыянальнага гнёту і нероўнапраўя. Цяпер у Савецкім Саюзе народы СССР аб'яднаны ў адзіную саюзную дзяржаву на пачатках роўнасці і добраахвотнасці. Савецкі Саюз з'яўляецца адзінай краінай у свеце, дзе калгасніка ліквідавана ўзаемнае недавер'е паміж народамі і дзе адносіны народаў будуюцца на пачатках ўзаемнага давер'я, брацкага саюза і прыязнага супрацоўніцтва.

Гэтай савецка-гістарычнай перамогі дабілася наша радзіма пад кіраўніцтвам партыі большэвікоў.

Хто імкнецца да таго, каб народы Савецкага Саюза былі і надалей свабоднымі і роўнапраўнымі, хто імкнецца да далейшага ўмацавання дружбы народаў СССР, той будзе галасаваць за партыю большэвікоў, той будзе галасаваць за кандыдатаў блоку камуністаў і беспартыйных.

Дасягненні нашай радзімы ў галіне будаўніцтва новага свабоднага жыцця сапраўды вялікія. Яны заваяваны народамі СССР у барацьбе з унутры і знешнімі ворагамі пад кіраўніцтвам партыі большэвікоў. Прычым народы СССР рады гэтым дасягненням і вітаюць іх. Але ў Савецкага Саюза ёсць не толькі прыяцелі. У яго ёсць і злыя ворагі. Гэта, па-першае, рэшткі ліквідаваных імпалярацыйскіх імперыяў унутры краіны. Гэта, па-другое, рэакцыяна-фашысцкія сацыялістычныя краіны за межамі Савецкага Саюза. Калі ўнутраныя ворагі малочка-касны і бяспільны, то падтрымліваючы іх знешнія ворагі ўзбуджаюць небяспеку для свабоды і незалежнасці нашай радзімы. Каб абезопасіць нашу радзіму ад гэтай небяспекі, трэба мець, па-першае, добра арганізаваныя карныя органы, здольныя абшчыкоўці шпіёнства, шкодніцтва, дыверсантства і іншых ворагаў савецкага народа; трэба мець, па-другое, добра арганізаваную і тэхнічна аснашчоную Чырвоную Армію, здольную абараніць савецкія грамадзяны ад нападаў ворагу; трэба мець, нарэшце, добра прадуманую паслядоўна правядзёную палітыку міру, здольную вышываць ворагі палітыку вайнічных кругоў капіталістычных краін. На працягу года савецкай улады адоледа дабіцца таго, што наша радзіма будзе цвёрдай і ўстойлівай дзяржавай, як правераныя карныя органы і добра аснашчоную Чырвоную Армію, так і паслядоўна правядзёную палітыку міру ў галіне знешніх адносін. Толькі наўзрушенасць гэтых дасягненняў тлумачыцца той факт, што савецкі народ воль ужо 16 год пазбаўлены ад вясных сутычак, карыстаецца адзінствам мірнага жыцця і мае магчымасць прадаўжаць сваю мірную працу.

Гэтых поспехаў ў галіне аховы свабоды і незалежнасці нашай радзімы заваяваны народамі СССР пад кіраўніцтвам партыі большэвікоў.

Хто імкнецца да таго, каб працоўныя СССР карысталіся і надалей здабыткамі мірнай працы, хто хоча свабоды і незалежнасці нашай радзімы, той будзе галасаваць за партыю большэвікоў, той бу-

дзе галасаваць за кандыдатаў блоку камуністаў і беспартыйных.

Такія дасягненні нашай радзімы за год рэвалюцыі, заваяваны пад кіраўніцтвам партыі большэвікоў.

Такія справы і вынікі барацьбы партыі большэвікоў, у якой слова ніколі не разыходзілася са справай і абяцанні якой ніколі не ператвараліся ў пусты гук.

Вось чаму партыя большэвікоў дазваляе сабе галасаваць на давер'е народа ў надыходзячых выбарах.

Вось чаму партыя большэвікоў мае права спадзявацца, што выбаршчыкі будучы аднадушна галасаваць за кандыдатаў блоку камуністаў і беспартыйных.

ТАВАРЫШЫ ВІБАРШЧЫКІ!

У ходзе выбарчай кампаніі выявілася імкненне некаторых камуністаў і беспартыйных галасаваць абавязкова і толькі за аднаго, за кіраўнікоў партыі і ўрада, незалежна ад таго, у якой выбарчай акрузе яны зарэгістраваны. Гэтыя таварышы, відавочна, не разумеюць, што па закону кожны кандыдат можа балатыравацца толькі ў адной выбарчай акрузе. Гэтыя таварышы, відавочна, не разумеюць, што галасаванне за таго ці іншага кандыдата, падтрыманне партыі большэвікоў і беспартыйных, ёсць галасаванне не толькі за данага кандыдата, але, перш за ўсё, — галасаванне за тую палітыку, якую праводзіць партыя большэвікоў сумесна з беспартыйнымі і якую абавязваецца ажыццяўляць даны кандыдат. Задача заключаецца ў тым, каб кандыдаты былі стойкімі і адданымі справе народа людзьмі і каб выбаршчыкі дружна галасавалі за ўсіх кандыдатаў, калі нават некаторыя з іх не з'яўляюцца зараз з прычыны сваёй маладоці агульнапрызнанымі кіраўнікамі. Асабліваець савецкага ладу ў тым іменна і заключаецца, што ён забяспечвае хуткі рост людзей, іх адольнасцей, іх талентаў, што ўвора яшчэ малавядомыя людзі могуць стаць у кароткі тэрмін агульнавядомымі дзеячамі, заслугуючымі ўсеагульную павану.

Цэнтральны Камітэт Усесаюзнай камуністычнай партыі (большэвікоў) заклікае ўсіх камуністаў і спачувальных галасаваць за беспартыйных кандыдатаў з такой-жа аднадушнасцю, з якою яны павінны галасаваць за кандыдатаў-камуністаў.

Цэнтральны Камітэт Усесаюзнай камуністычнай партыі (большэвікоў) заклікае ўсіх беспартыйных выбаршчыкаў галасаваць за кандыдатаў-камуністаў з такой-жа аднадушнасцю, з якою яны будучы галасаваць за беспартыйных кандыдатаў.

Цэнтральны Камітэт Усесаюзнай камуністычнай партыі (большэвікоў) заклікае ўсіх выбаршчыкаў з'яўляцца ўсім, з 19 снежня 1937 года да выбарчых урнаў для выбару дэпутатаў у Совет Саюза і ў Совет Нацыянальнасцей.

Не павінна быць ні аднаго выбаршчыка, які не выкарыстае сваёй ганаровага права выбару дэпутатаў у вярхоўны орган савецкай дзяржавы.

Не павінна быць ні аднаго актыўнага прамадзіна, які-б не лічыў сваім прамадзінскім абавязкам савеснейшым узлезу ўсіх без выключэння выбаршчыкаў у выбарах у Вярхоўны Совет.

Дзень 12 снежня 1937 года павінен стаць днём вялікага свята аднавання працоўных ўсіх народаў СССР адно пераможнага сцяга Леніна — Сталіна.

УСЕ НА ВІБАРЫ!

НЯХАЙ ЖЫВЕ І МАЦНЕЕ НАША МАГУТНАЯ РАДЗІМА — САЮЗ САВЕЦКІХ СОЦЫЯЛІСТЫЧНЫХ РЭСПУБЛІК!

НЯХАЙ ЖЫВЕ НАША САВЕЦКАЯ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЯ КАНСТЫТУЦЫЯ!

НЯХАЙ ЖЫВЕ САЮЗ РАБОЧЫХ І СЯЛЯН!

НЯХАЙ ЖЫВЕ САЮЗ КОМУНІСТАЎ І БЕСПАРТЫЙНЫХ У НАДЫХОДЯЧЫХ ВІБАРАХ ВЯРХОУНАГА ОРГАНА САВЕЦКАЙ ДЗЯРЖАВЫ!

НЯХАЙ ЖЫВЕ САВЕЦКАЯ УЛАДА!

НЯХАЙ ЖЫВЕ УСЕСАЮЗНАЯ КОМУНІСТЫЧНАЯ ПАРТЫЯ (БОЛЬШЭВІКОЎ)!

ЦЭНТРАЛЬНЫ КАМІТЭТ

УСЕСАЮЗНАЙ КОМУНІСТЫЧНАЙ ПАРТЫІ (БОЛЬШЭВІКОЎ).

6 снежня 1937 года.

120-тысячны МІТЫНГ ПРАЦОЎНЫХ горада МЕНСКА

ЦК ВКП(б) — таварышу СТАЛІНУ

Родны наш Іосіф Вісарыявіч!

Мы, усе працоўныя стаіцы ордэнаванаснай Совецкай Беларусі, чырвонаармейцы, камандзіры і палітработнікі Менскага гарнізона, сабраўшыся на мітынг, прысвечаны гадзіне Сталінскай Канстытуцыі і выбарам у Вярхоўны Совет СССР, шлем Вам, гораду Канстытуцыі перамогшага сацыялізма нашаму мудраму правадзіру і настаўніку, бацьку і другу працоўных усяго свету, нашае палкае прывітанне.

У гэтыя радасныя дні, рыхтуючыся да найвялікшай сусветна-гістарычнай падзеі ў жыцці ўсіх краін і народаў — да выбараў у Вярхоўны Совет СССР на аснове Сталінскай Канстытуцыі, кожны з нас першыя словы бязмежнай любові, беззаветнай адданасці, усе нашы думкі і пачуцці лямбокай удзячнасці накіроўвае да Вас, хто ўсе сваё жыццё, увесь свой геній, усю сваю мудрасць аддаваў і аддае для шчасця народаў — да Вас, дарагі таварыш Сталін.

З думкаю аб Вас, таварыш Сталін, аб нашай слаўнай большэвіцкай партыі, аб нашай шчаслівай сацыялістычнай радзіме мы разам з усім савецкім народам пойдзем 12 снежня да выбарчых урнаў, каб яшчэ раз традыцыйна перад усім светам непахістаную адданасць справе сацыялізма, сваю згуртаванасць вакол нашай роднай партыі Леніна—Сталіна, вакол нашага любімага правадзіра і настаўніка таварыша Сталіна.

Сэрцы нашы поўны законнай гордасці і няглыбейшай падзякі Цэнтральнаму Камітэту нашай Ленінска-Сталінскай партыі і асабіста Вам, таварыш Сталін, за аказаны нам вялікі гонар галасаваць за таго, амя якога з лямбою і надзеяй вымаўляецца традыцыйна ўсяго свету, за жалезнага наркома абароны, за першага маршала СССР — за таварыша Варашылава Клімента Ефрэмавіча.

12 снежня прыздем усе, як адзіны, да выбарчых урнаў, каб галасаваць за роднага Клімента Ефрэмавіча, тым самым галасаваць за далейшае ўмацаванне магутнасці нашай радзімы, за нашае шчаслівае, радаснае жыццё, за нашу слаўную Савецкую партыю. За Вас, дарагі Іосіф Вісарыявіч, любімага і блізкага нам настаўніка і друга.

Мы пойдзем да выбараў, згуртаваныя жаласнай сцягой вакол партыі Леніна—Сталіна, удзячэрачы сваю рэвалюцыйную пільнасць, шчыра памятаючы Вашы мудрыя ўказанні аб капіталістычным абкружэнні, усведамляючы асабліва адданасць, якую ўскладае партыя і ўвесь савецкі народ на нас, знаходзячыся на рубяжы з фашысцкімі дзяржавамі, глыбока усведамляючы, што нашае аднадушнае галасаванне за лепшых людзей Краіны Саветаў, за адданых сяброў большэвіцкай партыі будзе сагрэвальным ударам па ўсіх ворагах народа, па крываваых наймітах фашызма, якія прабавалі аддаць у нас шчаслівае, радаснае жыццё і прадаць нашу радзіму ў кабалу памешчыкам і капіталістам.

Пад Вашым мудрым кіраўніцтвам, таварыш Сталін, мы расправіліся і недалей будзем базілісна выкрываць, праціць, выкарчоваць і знішчаць подлых траіцкіска-бухарынскіх, нацыянал-фашысцкіх шпіёнаў, дыверсантаў і шкоднікаў. Лучна да выбараў у Вярхоўны Совет СССР, мы клінемся Вам, дарагі таварыш Сталін, зрабіць усе, каб апраўдаць аказаны нам высокі гонар і найвялікшае давер'е сваёй нястомнай большэвіцкай работай на ўсіх участках сацыялістычнага будаўніцтва, яшчэ большым умацаваннем Савецкай Беларусі—бываюга перамогшага Савеза на заходніх граніцах. Мы клінемся Вам, што па першаму закліку партыі большэвікоў, па першаму Вашаму закліку мы з радасцю аддадзім усе нашы сілы, а калі патрэбна будзе — і жыццё за трыумф камунізма ва ўсім свеце.

Няхай жыве верны, баяны сын партыі Леніна—Сталіна, саратнік вялікага Сталіна—Клімент Ефрэмавіч Варашылаў!

Няхай жыве наша свабодная, магутная сацыялістычная радзіма—СССР!

Няхай жыве вялікая партыя Леніна—Сталіна!

Няхай жыве патхніцель і арганізатар перамог сацыялізма наш родны, вялікі таварыш Сталін!



Прамова Клімента Ефрэмавіча Варашылава

Таварышы, вам—рабочым і работнікам, калгаснікам і калгасніцам, чырвоным байцам, камандзірам і палітработнікам, прадстаўнікам працоўнай інтэлігенцыі, вам—партыйным і негартыйным большэвікам Менскай выбарчай акругі—прыношу маю глыбокую чырвонаармейскую, большэвіцкую падзяку за высокі гонар, якім вы ўдастоілі мяне, вылучыўшы сваім кандыдатам у Вярхоўны Совет Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік.

Таварышы, усе добрыя словы, якія былі тут сказаны па майму адрасу, я цалкам і поўнаасцю адношу да нашай вялікай партыі Леніна—Сталіна. Я з'яўляюся сынам нашай партыі, і калі я маю які-небудзь заслугі перад народам, то гэтым я абавязан нашай партыі, нашаму правадзіру таварышу Сталіну. (Апладысменты. Крыкі «ура»).

Праз пяць дзён увесь савецкі народ пойдзе да выбарчых урнаў, каб выказаць сваю волю, каб выбраць на аснове Сталінскай Канстытуцыі Вярхоўны Совет Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік.

Няма ў свеце другой такой краіны, дзе-б народ меў такую канстытуцыю, як наша Сталінская Канстытуцыя, дзе-б народ быў гэтак-жа роўнапраўны і поўнамоцны, як роўнапраўны і поўнамоцны наш савецкі народ.

Есць шмат буржуазных дзяржаў, існуючых сябе дэмакратычнымі. Цяну гэтым дэмакратыям мы ўсё вельмі добра ведаем. Гэта—ілжэмакратыі. Там, дзе рабочыя і сяляне, дзе ўсе працоўныя, у тым ліку інтэлігенцыя, працуюць у інтарэсах вялікай кучкі капіталістаў, там дзе ніх і разлітаваная класавая барацьба і мільёны беспрацоўных пролетарыяў марнуецца, там, дзе буржуазія дымкуе свае законы і волю,—там няма і не можа быць сапраўднай дэмакратыі, там няма і не можа быць роўнапраўнага грамадзянства.

Толькі ў нашай краіне, у краіне перамогшага працы,—існуе сапраўдная дэмакратыя.

Наша Сталінская Канстытуцыя а'ўляецца бліскучым вынікам заваёў сацыялізма, вынікам вялікага дасягнення партыі Леніна—Сталіна і ўсіх працоўных Савецкага Саюза. Толькі ў Савецкім Саюзе Канстытуцыя гарантуе ўсім працоўным права на працу і адпачынак, права на асвету і забеспячэнне старасці.

Толькі ў Краіне Саветаў Канстытуцыя гарантуе поўнае роўнапраўе жанчын і забяспечвае шчаслівае мацірынства.

Толькі ў Краіне Саветаў народы ўсіх нацый і рас роўнапраўныя і жы-

вуць адзінай брацкай сям'ёй у Саюзекаб наша партыя была адзінаю, згуртаваная і здольна ісці наперадзе змаганьняў мас. Не раз партыя пад кіраўніцтвам Леніна і Сталіна ачышчала свае рады ад нішчакі і малавераў, ад людзей, страціўшых веру ў справу рэвалюцыі, і ад прамых здраднікаў і прадажнікаў.

Рабочы клас і працоўныя Савецкага Саюза, жэруемыя партыяй Леніна—Сталіна, дабіліся найвялікшых перамогаў—яны маюць сваю бяскласавую сацыялістычную дзяржаву. Але наша мета—камунізм. Нам усім прадстаіць яшчэ велічэзная напружаная работа. Нашы рады, рады перадавых атрадаў, павінны быць моцнымі, вернымі сірава камунізма. Няма і не можа быць месца здраднікам і прадажнікам у асяроддзі барацьбы і ў радах нашай выдатнай партыі! Мы адкрылі бязлітасную барацьбу з здраднікам і шпіёнамі, якіх засылаюць да нас і фабрыкуюць у нас троякія і замежныя разведкі, і не спынім гэтай барацьбы, пакуль не знішчым поўнаасцю і без астатку ўсіх ворагаў народа, усіх ворагаў сацыялізма.

Вы—працоўныя беларускай сталіцы, ведаеце, як многа зла, як многа адданасцей рабілі здраднікі і шпіёны тут у вас, на беларускай зямлі. Вы ведаеце, якімі метадамі праводзілі снаю падрыўную справу ўсе гэтыя паны. Але ім не ўдалося настроіць беларускіх калгаснікаў і рабочых супроць нашай партыі і ўрада, а яны гэтыя ўпарта і ўсімі сродкамі людасці дабіваліся, яны былі выкрыты і ганеслі заслужаную адплату.

Няхай ведаюць і добра запомняць усе, хто ўздумае стаць на шляху пераможнага шэствія мільянаў барацьбітоў за новае жыццё, што яны будуць расціснуты, як чэрві.

Ні жаласці, ні літасці ворагу!

Таварышы! Мы маем велізарныя поспехі за 20 год нашай гісторыі, мы маем выдатную армію, выдатную сацыялістычную гаспадарку—найлепшыя фабрыкі і заводы, выдатныя большэвіцкія калгасы, мы маем велізарныя дасягненні ў галіне культуры, мы лабудавалі ўжо першую сталіну камунізма—сацыялізм, але наша мета—камунізм. Для дасягнення гэтай канчатковай мэты нам патрэбна яшчэ грунтоўна прапрацаваць. (Вокліч «ура». Доўгія апладысменты).

Мы абкружаны з усіх канцоў капіталістычнымі дзяржавамі. Капіталізм вяртае нашаму сацыялістычнаму будаўніцтву. Фашызм не перастае пасылаць патрозы па адрасу Савецкага Саюза. Мы з вамі абавязаны мець налагагове нашу Рабоча-Сялянскую Чырвоную Армію, здольную абараніць нашу вялікую радзіму і яе са-

цыялістычныя заваяванні. Наша Рабоча-Сялянская Чырвоная Армія, як увесь народ, гатова стаць на абарону нашай радзімы. (Бурныя апладысменты). Але мала быць гатовымі стаць на абарону сваёй радзімы, разам з нашай Чырвонай Арміяй, дастойна сустраць яе аля сваіх граніц.

12 снежня вы будзеце галасаваць за маю кандыдатуру ў Вярхоўны Совет, а стала быць, за нашу партыю, партыю Леніна—Сталіна, за нашу большэвіцкую справу, за справу сацыялістычнага будаўніцтва.

Абяцаю, таварышы, быць дастойным вамім прадстаўніком і поўнаасцю апраўдаць вашае давер'е і надзеі. (Бурныя апладысменты).

Няхай жыве наша вялікая шчаслівая савецкая радзіма!

Няхай жыве наш вялікі савецкі народ!

Няхай жывуць працоўныя слаўнай Беларусі!

Няхай жыве наша вялікая партыя Леніна—Сталіна!

Няхай жыве вялікі арганізатар працўсных твараў вялікай савецкай дзяржавы, будаўнік камунізма ВЯЛІКІ СТАЛІН!

(Шматразовае «ура», доўгія апладысменты, «Інтернацыянал»).

цыялістычныя заваяванні. Наша Рабоча-Сялянская Чырвоная Армія, як увесь народ, гатова стаць на абарону нашай радзімы. (Бурныя апладысменты). Але мала быць гатовымі стаць на абарону сваёй радзімы, разам з нашай Чырвонай Арміяй, дастойна сустраць яе аля сваіх граніц.

12 снежня вы будзеце галасаваць за маю кандыдатуру ў Вярхоўны Совет, а стала быць, за нашу партыю, партыю Леніна—Сталіна, за нашу большэвіцкую справу, за справу сацыялістычнага будаўніцтва.

Абяцаю, таварышы, быць дастойным вамім прадстаўніком і поўнаасцю апраўдаць вашае давер'е і надзеі. (Бурныя апладысменты).

Няхай жыве наша вялікая шчаслівая савецкая радзіма!

Няхай жыве наш вялікі савецкі народ!

Няхай жывуць працоўныя слаўнай Беларусі!

Няхай жыве наша вялікая партыя Леніна—Сталіна!

Няхай жыве вялікі арганізатар працўсных твараў вялікай савецкай дзяржавы, будаўнік камунізма ВЯЛІКІ СТАЛІН!

(Шматразовае «ура», доўгія апладысменты, «Інтернацыянал»).

цыялістычныя заваяванні. Наша Рабоча-Сялянская Чырвоная Армія, як увесь народ, гатова стаць на абарону нашай радзімы. (Бурныя апладысменты). Але мала быць гатовымі стаць на абарону сваёй радзімы, разам з нашай Чырвонай Арміяй, дастойна сустраць яе аля сваіх граніц.

12 снежня вы будзеце галасаваць за маю кандыдатуру ў Вярхоўны Совет, а стала быць, за нашу партыю, партыю Леніна—Сталіна, за нашу большэвіцкую справу, за справу сацыялістычнага будаўніцтва.

Абяцаю, таварышы, быць дастойным вамім прадстаўніком і поўнаасцю апраўдаць вашае давер'е і надзеі. (Бурныя апладысменты).

Няхай жыве наша вялікая шчаслівая савецкая радзіма!

Няхай жыве наш вялікі савецкі народ!

Няхай жывуць працоўныя слаўнай Беларусі!

Няхай жыве наша вялікая партыя Леніна—Сталіна!

Няхай жыве вялікі арганізатар працўсных твараў вялікай савецкай дзяржавы, будаўнік камунізма ВЯЛІКІ СТАЛІН!

(Шматразовае «ура», доўгія апладысменты, «Інтернацыянал»).

Жалезнаму Наркому Абароны Кліменту Ефрэмавічу Варашылаву

Родны наш Клімент Ефрэмавіч!

Сабраўшыся на агульнагародскі мітынг, прысвечаны выбарам у Вярхоўны Совет СССР, мы, працоўныя горада Менска, шлем Вам, свайму любімому кандыдату ў Вярхоўны Совет СССР, слаўнаму палкаводцу нашай роднай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі—сваё палкае большэвіцкае прывітанне.

Вось ужо месяц, як мы, працоўныя стаіцы ордэнаванаснай БССР, перажываем бязмежную радасць, даведваючы, што на нашу долю выпала найвялікшае ачысцё аддаць свае галасы, сваё давер'е Вам, дарагіму саратніку і другу Леніна і Сталіна, меўштрашчэму амагару ва справу камунізма, любімому сыну савецкага народа.

12 снежня, калі мы пойдзем да выбарчых урнаў, каб выказаць свой высокі грамадзянскі абавязак, кожны з нас панясе ў сэрцы сваім імем наша вялікага правадзіра, бацькі і настаўніка роднага таварыша Сталіна і з велізарнай радасцю аддасць свой голас Вам, дарагі Клімент Ефрэмавіч—бліжэйшаму саратніку таварыша Сталіна.

Галасуючы за Вас, таварыш Варашылаў, мы галасуем за нашу родную вялікую партыю Леніна—Сталіна, якая прывяла нас да ўсвештна-гістарычных перамог сацыялізма і вядзе нас да далейшых перамог камунізма.

Галасуючы за Вас, таварыш Варашылаў, мы галасуем за шчаслівае, свабоднае, радаснае, мажорнае жыццё народаў нашай вялікай радзімы, мы галасуем за яшчэ больш радаснае будучае краіны Саветаў. Галасуючы за Вас, таварыш Варашылаў, мы галасуем за далейшае ўмацаванне абароннай магутнасці сацыялістычнай дзяржавы, мы галасуем за ўмацаванне магутнасці вернага вартвога заваявання Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі, за нашу родную неперажоўную Чырвоную армію—гордасці і надзею пролетарыяў і працоўных усяго свету.

Галасуючы за Вас, таварыш Варашылаў, мы галасуем за вялікага правадзіра камунізма таварыша Сталіна, са слаўным жыццём якога непаўторна звязана і Ваша слаўнае жыццё і нястомная барацьба за справу камунізма. Вы, як верны сын партыі Леніна—Сталіна, пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна вялі рашучую барацьбу з ворагамі партыі і народа, бязлітасна прамаі прэзэрэных наймітаў фашызма—траіцкіска-бухарынскую банду.

12 снежня мы ўсе як адзін чалавек, агулаючы ў урны імяе выбарчых бюлетэнаў у Вашым імяе, будзем дэманстраваць яшчэ раз перад усім

спраем сваю любоў і адданасць справе партыі Леніна—Сталіна, геніяльнаму тварцу і арганізатару сацыялістычных перамог Іосіфу Вісарыявічу Сталіну.

12 снежня сваім аднадушным галасаваннем за лепшых сяноў камуністычнай партыі мы, разам з усім савецкім народам, яшчэ раз прадеманструем сваю гатоўнасць змагацца за камунізм пад кіраўніцтвам партыі большэвікоў, сваю гатоўнасць і надзею бязлітасна грамаі і выкарчоваць без рэшты ўсіх ворагаў народа.

Мы выражам Вам, дарагі Клімент Ефрэмавіч, найлепшую падзяку за аказаны нам высокі гонар і давер'е і абяцаем Вам не шкадаваць сваіх сіл, каб апраўдаць Вашае давер'е сваёй большэвіцкай работай і барацьбой за новае перамогі камунізма.

Мы абяцаем Вам нястомна мацаваць БССР—бавы фарпост Савецкага Саюза на заходніх граніцах, акружыць яшчэ большай любоўю, клопатамі і ўвагаю нашу родную Рабоча-Сялянскую Чырвоную Армію, шчыра памятаючы і няўжыльна ажыццяўляючы Вашыя ўказанне аб тым, што «наша армія існуе не для нападу, але толькі да моманту нападу ворагаў на нашу радзіму». Яна будзе самай нападоўчай з усіх калі-небудзь нападоўшых армій, калі вораг прымусяць яе да гэтага.

Мы запінем Вас, родны Клімент Ефрэмавіч, што калі вораг прапабуе перахрыць свяшчэнныя граніцы Савецкай зямлі, мы ўсе, як адзін, станем у рады нашай слаўнай Чырвонай Арміі і пад мудрым кіраўніцтвам вялікага Сталіна, пад Вашым баявым вадзільствам мы да канца выжнем Вашы ўказанні,—сатром у парашок любога ворага, будзем б'ць яго на той тэрыторыі, адкуль ён з'явіцца, і падымем чырвоны сцяг камунізма ва ўсім свеце.

Няхай жыве тварца Канстытуцыі перамогшага сацыялізма наш родны таварыш Сталін!

Няхай жыве верны саратнік вялікага Сталіна наш любімы кандыдат у Вярхоўны Совет СССР жалезны нгарком абароны таварыш Варашылаў!

УСЕ НА ВЫБАРЫ!

Праз два дні—12 снежня 1937 года—народы нашай магутнай радзімы будучы выбараць свой урад. Гэта будзе ўсеаароднае свята, дэманстрацыя адданасці мас народных вялікім ідэям марксізма-ленінізма, гатоўнасці іх пад кіраўніцтвам вялікага Сталіна весці барацьбу за лабуду новага камуністычнага грамадства.

Мы з'яўляемся удзельнікамі вялікай сацыялістычнай будоўлі. Мары найвялікшых розумаў чалавечтва—Маркса і Энгельса ў нашай краіне, пад кіраўніцтвам мудрай партыі Леніна—Сталіна, з поспехам ажыццяўляюцца. У Краіне Саветаў назавусьды ліквідаваны капіталістычная сістэма гаспадаркі і эксплуатацыйскія класы, адменена прыватная ўласнасць на прылады і сродкі вытворчасці і знішчана эксплуатацыя чалавеча чалавекам.

Краіна перамогшага сацыялізма—Саюз Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік—стала перадавой індустрыяльнай дзяржавай. Аб'ём вытворчасці нашых сацыялістычных фабрык і завадаў больш чым у восем разоў перавышае аб'ём вытворчасці царскай Расіі да вайны.

Ашалелыя псы фашызма, траіцкіска-зіноўеўскага, бухарынска-рыкаўскага, нацыянал-фашысцкага ды іншай брыда халца адабраць у нашага народа свабоду, заатапіць у крыві заваёўны рэвалюцыі, рэстаўраваць у СССР капіталізм. Не ўгледзець ім гэтага, як сваіх вужэй. Не паспелі гэтыя вырадкі роду чалавечлага і агнянуча, як карачыны органы дыктатуры рабочага класа размажылі іх змяніну галаву.

Але ворагі народа яшчэ недабіты. Яны прадаўжаюць рабіць сваю брудную справу, каб падаваць магутнасць нашай сацыялістычнай радзімы. Узмацніў рэвалюцыйную пільнасць з тым, каб выкарчоваць усіх да аднаго гэтых троякіх прэзэрэных ворагаў народа.

Надходзяць выбары. Народы нашай радзімы выбіраць самы дэмакратычны урад у свеце. Яны выбіраць такіх людзей, якія будуць весці далейшую барацьбу за ажыццяўленне вялікага вучня Маркса—Энгельса—Леніна—Сталіна. Яны выбіраць першых і ўлюбюю хвіліну гатовая біць ворагаў «оптам і ў розніцу, днём і ўначы, летам і зімой», калі яны толькі асмеліцца ступіць на нашу сяшчэную сацыялістычную зямлю. У нас ёсць што абараняць і ёсць каму абараняць. Сацыялістычная Чырвоная Армія з'яўляецца самай уоной арміяй у свеце. За нашай Чырвонай Арміяй стаіць свабодны сацыялістычны народ, які ў любую хвіліну, па першаму закліку партыі і ўрада гатовы ўдзячэраць яе сілу.

АБ ВЫБАРЧЫМ БЛОКУ КОМУНІСТАЎ З БЕСПАРТЫЙНЫМІ

Прамова тав. В. М. МОЛАТАВА на сходзе Молатаўскай выбарчай акругі 8 снежня г.г.

I. КАРЭННІ НАШАГА БЛОКА З БЕСПАРТЫЙНЫМІ

Таварышы, апублікаваўшы свой зварот да выбарчыкаў, наша партыя пусціла разгарнула свой выбарчы сьпіс. Гэты сьпіс кліча да новых перамогаў сацыялізму, кліча да падтрыманьня на выбарах у Вархоўны Совет як кандыдатаў-комуністаў, так і кандыдатаў-беспартыйных, вылучаемых большэвіцкай партыяй сумесна з беспартыйнымі рабочымі, сялянамі, служачымі і інтэлігенцыяй. Гэты сьпіс кліча да стварэньня дружэнага выбарчага блока камуністаў з беспартыйнымі рабочымі, з беспартыйнымі сялянамі, з беспартыйнымі служачымі, з беспартыйнай інтэлігенцыяй, да стварэньня такога блока камуністаў з беспартыйнымі ва ўсёй нашай краіне. (Апладысьменці).

Працэсі выбары ў вархоўныя органы Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік на аснове блока, на аснове саюза камуністаў з беспартыйнымі—такія наша задача.

Здавалася-б як гэта проста. Якая, на самой справе, простая думка, прасты заклік, прасты і ясны кліч: камуністы, дзейнічае сумесна з беспартыйнымі працоўнымі, арганізуючы дружны блок для агульнай і святай справы, для выбару вышэйшых органаў сваёй роднай савецкай улады. Цяпер нам можа паказацца гэта зусім проста і яснай справай: стварыць блок камуністаў і беспартыйных на выбарах у вышэйшыя органы Савецкай Улады. Але гэта стала проста і зусім ясна толькі цяпер, да дваццацігоддзя Кастрычніка, калі мы ўступілі ў трэці дзесяцігоддз Кастрычніцкай рэвалюцыі. Нічога падомага, нічога падомага такому блоку камуністычнай партыі з усёй беспартыйнай масай народа не магло быць у нас не толькі да рэвалюцыі, але і ў першыя годзі рэвалюцыі.

А ці можна што-небудзь падомага, падомага блоку якой-небудзь партыі з усім народам усяго ў якой-небудзь нашай, не савецкай краіне? Чаму-б і там, у буржуазных краінах, якой-небудзь партыі не паіць на гэтым росце і яснаму шляху? Здавалася, і цяжка-б да гэтага дадумацца, ды гэс не выходзіць. Не, такая задача не па плячу ні адной партыі ў буржуазнай дзяржаве. Там у краінах капіталізма немалюча раздзяраемы класавы барачбой, нельга нават аб гэтым і марцаць. Ні ў адной буржуазнай партыі не хочыць на гэта сьлінаць.

Толькі ў Савецкім Саюзе на 21-м годзе Кастрычніцкай рэвалюцыі, толькі большэвіцкая партыя атрымала магчымасць паставіць перад сабой гэту вялікую задачу. Яна і прастаяла ў яснай задаче, але трэба зварачаць увагу на тое, каб атрымаць права і магчымасць ставіць такую задачу. Таму што стварыць выбарчы блок камуністычнай партыі і беспартыйных мас народа, і на гэтай аснове дружна правесці выбары ў вышэйшыя органы ўлады—гэта вялікая справа, гэта справа савецка-гэта-рынага значэння.

Для таго, каб мы маглі падыйсці да гэтай задачы, мы павінны былі дайсці да 20-годдзя Кастрычніцкай рэвалюцыі. А дайсці да гэтага 20-годдзя нельга было, не разграміўшы ўсё перадае Кастрычніцкай рэвалюцыі ў нашай краіне. (Працяглія апладысьменці).

У гэтай барацьбе за справу Кастрычніцкай і складзена саюз камуністаў і беспартыйных рабочых і сялян. Большэвікі на ўсёх этапах Кастрычніцкай рэвалюцыі змагаліся за тое, каб умяшчаць саюз рабочых і сялян, каб згуртаваць вакол партыі ўсю масу беспартыйных працоўных і сорада і вёскі. У барацьбе з усімі і ўсякімі ворагамі Кастрычніцка выкарыстоўвалі саюз камуністаў з беспартыйнымі рабочымі, сялянамі і інтэлігенцыяй. Цяпер у нас ужо ёсць магчымасць рабыць гэты саюз асновай правядзення выбараў у Вархоўны Совет.

Гэта—задача не маленькая, таварышы. За такую задачу ўзяцца значыць, узяцца за вялікую справу. Але настолькі трывала сувязь большэвіцкай партыі з народнымі масамі, што мы ўпэўнены ў тым, што ў нашай партыі ёсць усе падставы з гонарам справіцца з гэтай вялікай задачай. (Апладысьменці).

Такім чынам, справа ідзе аб блоку камуністаў з усёй масай савецкага народа. На выбарах у Вархоўны Совет у нас на свой савецкі лад, павінен стварыцца адзіны народны фронт, адзіны народны фронт нябачанай сілы і значэння. (Апладысьменці).

Аб такім блоку камуністаў з беспартыйнымі масамі, з усім народам, могуць зараз толкі маршчы нашы прыцелі за граніцай. Мы дабіліся гэтага ўпартай барацьбой, не шкадуючы сіл, не боючыся труднасцяў, і мы ўсёй душой з нашымі прыяцелямі за граніцай, якія ўжо зараз з упэўненасцю гавораць: прыдзе час і ў нас гэта выйдзе. (Бурныя апладысьменці).

Мы таму павінны лічыцца з гэтымі агульнымі межамі буржуазнай, што іх планы звязаны з падрыхтоўкай вайсковых нападў звонку, што яны марцаць аб тым, каб сарваць мірную працу нашага народа.

Усё гэта прымушае нас прымаць сур'ёзныя меры ўмацавання абароны краіны. Мы гэтыя меры настойліва праводзім, мы ўмацоўваем Чырвоную Армію, ўмацоўваем абаронную прамысловасць і хочам, каб кожны наш завод і кожны наш калгас быў крэпасцю нашай гаспадаркі, культуры і дзяржаўнай абароны. (Бурныя апладысьменці).

Я думаю, што калі мы робім так і калі мы ва імя патрэб абароны нават урэзваем задаволенне некаторых іншых патрэб, то мы паступаем правільна. (Працяглія апладысьменці).

Мы ўпэўнены, што і ў гэтым насцажкам падтрымае блок камуністаў і беспартыйных мас. (Бурныя апладысьменці).

Каб гаварыць аб магчымасці стварэння такога саюза большэвікоў з беспартыйнымі масамі, трэба было дабіцца перамогі сацыялізма ў Савецкім Саюзе. Мы гэтага дабіліся. Сацыялізм вызначае цяпер усё жыццё нашай краіны.

Мы не проста разграмілі ворагаў, мы пабудавалі новую дзяржаву, склалі новае грамадства, стварылі новы, савецкі народ. (Выбух апладысьменці).

Мы стварылі савецкі народ, дзе няма месца эксплуатаатарам, дзе ўсе грамадзяне—працоўныя, дзе, значыць, ва ўсёго народа адзін агульны інтарэс. Таму стала магчымым гаварыць аб выбарчым блоку камуністаў з беспартыйнымі рабочымі і сялянамі, з беспартыйнымі служачымі і інтэлігенцыяй. Заваяванне гэта тым больш, што аб такім саюзе з беспартыйнымі мы можам гаварыць, як ва ўсім Савецкім Саюзе, так і ў кожнай савецкай рэспубліцы ў асабкі.

Каб падрыхтаваць стварэнне выбарчага блока камуністаў і беспартыйных у нашай краіне пры выбарах у Вархоўны Совет, мы павінны былі заваяваць Сталінскую Канстытуцыю. На аснове гэтай Канстытуцыі, Канстытуцыі перамогі сацыялізма, будучы прыходзіць выбары 12 снежня.

Што нам трэба было для таго, каб атрымаць у свае рукі гэту Сталінскую Канстытуцыю?

Для гэтага нам трэба было, перш за ўсё, заваяваць і адстаяць ад усіх і ўсякіх нападаў уладу Савецкай Улады. Мы гэта зрабілі з поспехам.

Далей. Для гэтага нам трэба было мець такую партыю, як партыя Леніна—Сталіна. (Працяглія апладысьменці).

Для таго, каб заваяваць гэту Канстытуцыю, мы павінны былі, нарэшце, мець на чале ўсёй нашай справы, таго, хто заўсёды на пасту, хто заўсёды на сваім капітанскім месці, у каго ў руках верныя каманды, хто ўмеў згуртаваць вакол сябе большэвіцкую ўсю працоўную, чыё імя неразрыўна злучана з перамогай сацыялізма. Адным словам, мы маем Сталінскую Канстытуцыю таму, што нашу партыю і ўсё працоўнае Савецкага Саюза ўдзельнічалі перад тварца сацыялістычнай Канстытуцыі таварыш Сталін! (Бурныя апладысьменці, крыкі «ура»). Усе устаюць, воклічы: «Няхай жыве гаварыш Сталін!».

Пасля гэтага зразумела, як перад намі ва ўвесь свой рост стала асноўная задача выбараў у Вархоўны Совет: задача забеспячэння дружэнага саюза камуністаў з беспартыйнымі рабочымі, сялянамі і інтэлігенцыяй на выбарах дэпутатаў у вышэйшы орган нашай дзяржавы. Гэта задача выраста перад намі ва ўсім размаху, калі мы дабіліся сапраўднага маральнага і палітычнага адзінства савецкага народа, якое з'явілася цяпер асновай нашага сацыялістычнага грамадства, якое і ёсць ўсабленне сацыялізму ў жыццё вялікага савецкага народа. (Апладысьменці).

Аб якім блоку ідзе гутарка? У нашай партыі два мільёны камуністаў і поўмільёна спачувальчыкаў. Выбарчыкаў жа на выбарах у Вархоўны Совет будзе звыш 90 мільёнаў. Камуністы, як бачым, складаюць толькі невялікую частку ўсёй масы выбарчыкаў, але іх сіла ў тым, што гэты авангард народа. Што можна быць лепш з пункту гледжання інтарэсаў усяго народа, што можна быць лепш у нашых умовах, як дружны выбарчы саюз камуністаў і беспартыйных ва імя далейшых перамогаў сацыялізма ў нашай краіне? Вось мы і хочам, каб два мільёны камуністаў разам, дружна і наогу з гэтымі 90 мільёнамі выбарчыкаў пайшлі на выбары ў Вархоўны Совет. (Апладысьменці).

Аб якім блоку ідзе гутарка? У нашай партыі два мільёны камуністаў і поўмільёна спачувальчыкаў. Выбарчыкаў жа на выбарах у Вархоўны Совет будзе звыш 90 мільёнаў. Камуністы, як бачым, складаюць толькі невялікую частку ўсёй масы выбарчыкаў, але іх сіла ў тым, што гэты авангард народа. Што можна быць лепш з пункту гледжання інтарэсаў усяго народа, што можна быць лепш у нашых умовах, як дружны выбарчы саюз камуністаў і беспартыйных ва імя далейшых перамогаў сацыялізма ў нашай краіне? Вось мы і хочам, каб два мільёны камуністаў разам, дружна і наогу з гэтымі 90 мільёнамі выбарчыкаў пайшлі на выбары ў Вархоўны Совет. (Апладысьменці).

Народ нашай краіны быў змучан вайнамі. Паміж руска-японскай вайной і апошняй імперыялістычнай вайной, у якой удзельнічала Расія, прайшло ўсяго нямнога больш васьмі

год. У 1905 годзе Расія была біта ў вайне з Японіяй. З сярэдзіны 1914 года яна ўступіла ў новую, яшчэ больш крываўную, вайну, якая зацягнулася на рад год. Зразумела,

што народ прагнуў міру, прагнуў перадысці ад вайны.

Адной з буйнейшых заслуг савецкай улады трэба лічыць тое, што на працягу апошніх 16 год наш народ быў лабзаван ад вайсковых сутычак. (Апладысьменці).

Мы ведаем, што цяпер спяшацца з нывімі вайнамі. Той, у каго дома не ўсё ў парадку, у каго справы трашчаць. (Смех). Уласна кажучы, і царскі ўрад уварваўся ў вайну 1905 г. і 1914 г., калі ў яго пад нагамі ўжо гарэла.

У нас не такое становішча, і таму мы хочам міру і ўпарт змагамся за справу міру. Мы не сумняваемся, што гэта палітыка міру можа і будзе служыць асновай выбарчага блока камуністаў з беспартыйнымі масамі. (Апладысьменці).

Мы разбілі нашых ворагаў на-галаву—гэтага ніхто не можа адмаўляць. Але галоўны вораг савецкага народа за межамі нашай краіны, у лагерах вайнука імперыялізма, асабліва ў фашысцкіх краінах. Ён не можа знайсці сабе апоры ў масах нашага народа, але тым больш намаганьняў ён прыкладае для таго, каб ішкіднітвам, дыверсіямі, запалоханымі і тэрорам падкапаць пад нашу будучыню. Для гэтага замежныя разведкі скарэстаўваюць усякія трышчы дурныя, для гэтага яны зьявілі ўсёкія шпіёнска-трафістаў і рыкава-бухарынскіх шкодыкаў і дыверсантаў, якія падкапаюць пад

што народ прагнуў міру, прагнуў перадысці ад вайны.

Адной з буйнейшых заслуг савецкай улады трэба лічыць тое, што на працягу апошніх 16 год наш народ быў лабзаван ад вайсковых сутычак. (Апладысьменці).

Мы ведаем, што цяпер спяшацца з нывімі вайнамі. Той, у каго дома не ўсё ў парадку, у каго справы трашчаць. (Смех). Уласна кажучы, і царскі ўрад уварваўся ў вайну 1905 г. і 1914 г., калі ў яго пад нагамі ўжо гарэла.

У нас не такое становішча, і таму мы хочам міру і ўпарт змагамся за справу міру. Мы не сумняваемся, што гэта палітыка міру можа і будзе служыць асновай выбарчага блока камуністаў з беспартыйнымі масамі. (Апладысьменці).

Мы разбілі нашых ворагаў на-галаву—гэтага ніхто не можа адмаўляць. Але галоўны вораг савецкага народа за межамі нашай краіны, у лагерах вайнука імперыялізма, асабліва ў фашысцкіх краінах. Ён не можа знайсці сабе апоры ў масах нашага народа, але тым больш намаганьняў ён прыкладае для таго, каб ішкіднітвам, дыверсіямі, запалоханымі і тэрорам падкапаць пад нашу будучыню. Для гэтага замежныя разведкі скарэстаўваюць усякія трышчы дурныя, для гэтага яны зьявілі ўсёкія шпіёнска-трафістаў і рыкава-бухарынскіх шкодыкаў і дыверсантаў, якія падкапаюць пад

што народ прагнуў міру, прагнуў перадысці ад вайны.

Адной з буйнейшых заслуг савецкай улады трэба лічыць тое, што на працягу апошніх 16 год наш народ быў лабзаван ад вайсковых сутычак. (Апладысьменці).

Мы ведаем, што цяпер спяшацца з нывімі вайнамі. Той, у каго дома не ўсё ў парадку, у каго справы трашчаць. (Смех). Уласна кажучы, і царскі ўрад уварваўся ў вайну 1905 г. і 1914 г., калі ў яго пад нагамі ўжо гарэла.

У нас не такое становішча, і таму мы хочам міру і ўпарт змагамся за справу міру. Мы не сумняваемся, што гэта палітыка міру можа і будзе служыць асновай выбарчага блока камуністаў з беспартыйнымі масамі. (Апладысьменці).

Мы разбілі нашых ворагаў на-галаву—гэтага ніхто не можа адмаўляць. Але галоўны вораг савецкага народа за межамі нашай краіны, у лагерах вайнука імперыялізма, асабліва ў фашысцкіх краінах. Ён не можа знайсці сабе апоры ў масах нашага народа, але тым больш намаганьняў ён прыкладае для таго, каб ішкіднітвам, дыверсіямі, запалоханымі і тэрорам падкапаць пад нашу будучыню. Для гэтага замежныя разведкі скарэстаўваюць усякія трышчы дурныя, для гэтага яны зьявілі ўсёкія шпіёнска-трафістаў і рыкава-бухарынскіх шкодыкаў і дыверсантаў, якія падкапаюць пад

што народ прагнуў міру, прагнуў перадысці ад вайны.

Адной з буйнейшых заслуг савецкай улады трэба лічыць тое, што на працягу апошніх 16 год наш народ быў лабзаван ад вайсковых сутычак. (Апладысьменці).

Мы ведаем, што цяпер спяшацца з нывімі вайнамі. Той, у каго дома не ўсё ў парадку, у каго справы трашчаць. (Смех). Уласна кажучы, і царскі ўрад уварваўся ў вайну 1905 г. і 1914 г., калі ў яго пад нагамі ўжо гарэла.

У нас не такое становішча, і таму мы хочам міру і ўпарт змагамся за справу міру. Мы не сумняваемся, што гэта палітыка міру можа і будзе служыць асновай выбарчага блока камуністаў з беспартыйнымі масамі. (Апладысьменці).

Мы разбілі нашых ворагаў на-галаву—гэтага ніхто не можа адмаўляць. Але галоўны вораг савецкага народа за межамі нашай краіны, у лагерах вайнука імперыялізма, асабліва ў фашысцкіх краінах. Ён не можа знайсці сабе апоры ў масах нашага народа, але тым больш намаганьняў ён прыкладае для таго, каб ішкіднітвам, дыверсіямі, запалоханымі і тэрорам падкапаць пад нашу будучыню. Для гэтага замежныя разведкі скарэстаўваюць усякія трышчы дурныя, для гэтага яны зьявілі ўсёкія шпіёнска-трафістаў і рыкава-бухарынскіх шкодыкаў і дыверсантаў, якія падкапаюць пад

што народ прагнуў міру, прагнуў перадысці ад вайны.

Адной з буйнейшых заслуг савецкай улады трэба лічыць тое, што на працягу апошніх 16 год наш народ быў лабзаван ад вайсковых сутычак. (Апладысьменці).

Мы ведаем, што цяпер спяшацца з нывімі вайнамі. Той, у каго дома не ўсё ў парадку, у каго справы трашчаць. (Смех). Уласна кажучы, і царскі ўрад уварваўся ў вайну 1905 г. і 1914 г., калі ў яго пад нагамі ўжо гарэла.

У нас не такое становішча, і таму мы хочам міру і ўпарт змагамся за справу міру. Мы не сумняваемся, што гэта палітыка міру можа і будзе служыць асновай выбарчага блока камуністаў з беспартыйнымі масамі. (Апладысьменці).

Мы разбілі нашых ворагаў на-галаву—гэтага ніхто не можа адмаўляць. Але галоўны вораг савецкага народа за межамі нашай краіны, у лагерах вайнука імперыялізма, асабліва ў фашысцкіх краінах. Ён не можа знайсці сабе апоры ў масах нашага народа, але тым больш намаганьняў ён прыкладае для таго, каб ішкіднітвам, дыверсіямі, запалоханымі і тэрорам падкапаць пад нашу будучыню. Для гэтага замежныя разведкі скарэстаўваюць усякія трышчы дурныя, для гэтага яны зьявілі ўсёкія шпіёнска-трафістаў і рыкава-бухарынскіх шкодыкаў і дыверсантаў, якія падкапаюць пад

што народ прагнуў міру, прагнуў перадысці ад вайны.

Адной з буйнейшых заслуг савецкай улады трэба лічыць тое, што на працягу апошніх 16 год наш народ быў лабзаван ад вайсковых сутычак. (Апладысьменці).

Мы ведаем, што цяпер спяшацца з нывімі вайнамі. Той, у каго дома не ўсё ў парадку, у каго справы трашчаць. (Смех). Уласна кажучы, і царскі ўрад уварваўся ў вайну 1905 г. і 1914 г., калі ў яго пад нагамі ўжо гарэла.

У нас не такое становішча, і таму мы хочам міру і ўпарт змагамся за справу міру. Мы не сумняваемся, што гэта палітыка міру можа і будзе служыць асновай выбарчага блока камуністаў з беспартыйнымі масамі. (Апладысьменці).

Мы разбілі нашых ворагаў на-галаву—гэтага ніхто не можа адмаўляць. Але галоўны вораг савецкага народа за межамі нашай краіны, у лагерах вайнука імперыялізма, асабліва ў фашысцкіх краінах. Ён не можа знайсці сабе апоры ў масах нашага народа, але тым больш намаганьняў ён прыкладае для таго, каб ішкіднітвам, дыверсіямі, запалоханымі і тэрорам падкапаць пад нашу будучыню. Для гэтага замежныя разведкі скарэстаўваюць усякія трышчы дурныя, для гэтага яны зьявілі ўсёкія шпіёнска-трафістаў і рыкава-бухарынскіх шкодыкаў і дыверсантаў, якія падкапаюць пад

што народ прагнуў міру, прагнуў перадысці ад вайны.

абарону нашай краіны і імкнучыся праз сваіх белагвардзейска-мешавіцкіх агентаў за граніцай псаваць, расстрайваць адносны замежных дзяржаў да Савецкага Саюза. Не лічыцца з гэтымі фактамі мы не можам. Мы павінны ўсё гэтых прадажнікаў, адрадынцаў, правакатараў і шпіёнаў выкрываць да канца. (Апладысьменці).

Мы ведаем шпёр лепш, чым хто-б та ні было, праз імя дзесяткі яны з'абравоўда ў наш савецкі дом, і мы навучыліся лепш, чым калі-б та ні было, быць іх у самы лоб. (Бурныя апладысьменці).

Мы таму павінны лічыцца з гэтымі агульнымі межамі буржуазнай, што іх планы звязаны з падрыхтоўкай вайсковых нападў звонку, што яны марцаць аб тым, каб сарваць мірную працу нашага народа.

Усё гэта прымушае нас прымаць сур'ёзныя меры ўмацавання абароны краіны. Мы гэтыя меры настойліва праводзім, мы ўмацоўваем Чырвоную Армію, ўмацоўваем абаронную прамысловасць і хочам, каб кожны наш завод і кожны наш калгас быў крэпасцю нашай гаспадаркі, культуры і дзяржаўнай абароны. (Бурныя апладысьменці).

Я думаю, што калі мы робім так і калі мы ва імя патрэб абароны нават урэзваем задаволенне некаторых іншых патрэб, то мы паступаем правільна. (Працяглія апладысьменці).

Мы ўпэўнены, што і ў гэтым насцажкам падтрымае блок камуністаў і беспартыйных мас. (Бурныя апладысьменці).

Мы ўпэўнены, што і ў гэтым насцажкам падтрымае блок камуністаў і беспартыйных мас. (Бурныя апладысьменці).

Мы ўпэўнены, што і ў гэтым насцажкам падтрымае блок камуністаў і беспартыйных мас. (Бурныя апладысьменці).

Мы ўпэўнены, што і ў гэтым насцажкам падтрымае блок камуністаў і беспартыйных мас. (Бурныя апладысьменці).

Мы ўпэўнены, што і ў гэтым насцажкам падтрымае блок камуністаў і беспартыйных мас. (Бурныя апладысьменці).

Мы ўпэўнены, што і ў гэтым насцажкам падтрымае блок камуністаў і беспартыйных мас. (Бурныя апладысьменці).

Мы ўпэўнены, што і ў гэтым насцажкам падтрымае блок камуністаў і беспартыйных мас. (Бурныя апладысьменці).

Мы ўпэўнены, што і ў гэтым насцажкам падтрымае блок камуністаў і беспартыйных мас. (Бурныя апладысьменці).

Мы ўпэўнены, што і ў гэтым насцажкам падтрымае блок камуністаў і беспартыйных мас. (Бурныя апладысьменці).

Мы ўпэўнены, што і ў гэтым насцажкам падтрымае блок камуністаў і беспартыйных мас. (Бурныя апладысьменці).

Мы ўпэўнены, што і ў гэтым насцажкам падтрымае блок камуністаў і беспартыйных мас. (Бурныя апладысьменці).

Мы ўпэўнены, што і ў гэтым насцажкам падтрымае блок камуністаў і беспартыйных мас. (Бурныя апладысьменці).

Мы ўпэўнены, што і ў гэтым насцажкам падтрымае блок камуністаў і беспартыйных мас. (Бурныя апладысьменці).

Мы ўпэўнены, што і ў гэтым насцажкам падтрымае блок камуністаў і беспартыйных мас. (Бурныя апладысьменці).

Мы ўпэўнены, што і ў гэтым насцажкам падтрымае блок камуністаў і беспартыйных мас. (Бурныя апладысьменці).

Мы ўпэўнены, што і ў гэтым насцажкам падтрымае блок камуністаў і беспартыйных мас. (Бурныя апладысьменці).

Мы ўпэўнены, што і ў гэтым насцажкам падтрымае блок камуністаў і беспартыйных мас. (Бурныя апладысьменці).

Мы ўпэўнены, што і ў гэтым насцажкам падтрымае блок камуністаў і беспартыйных мас. (Бурныя апладысьменці).

Мы ўпэўнены, што і ў гэтым насцажкам падтрымае блок камуністаў і беспартыйных мас. (Бурныя апладысьменці).

Мы ўпэўнены, што і ў гэтым насцажкам падтрымае блок камуністаў і беспартыйных мас. (Бурныя апладысьменці).

Мы ўпэўнены, што і ў гэтым насцажкам падтрымае блок камуністаў і беспартыйных мас. (Бурныя апладысьменці).

Мы ўпэўнены, што і ў гэтым насцажкам падтрымае блок камуністаў і беспартыйных мас. (Бурныя апладысьменці).

Мы ўпэўнены, што і ў гэтым насцажкам падтрымае блок камуністаў і беспартыйных мас. (Бурныя апладысьменці).

Мы ўпэўнены, што і ў гэтым насцажкам падтрымае блок камуністаў і беспартыйных мас. (Бурныя апладысьменці).

Мы ўпэўнены, што і ў гэтым насцажкам падтрымае блок камуністаў і беспартыйных мас. (Бурныя апладысьменці).

Мы ўпэўнены, што і ў гэтым насцажкам падтрымае блок камуністаў і беспартыйных мас. (Бурныя апладысьменці).

Мы ўпэўнены, што і ў гэтым насцажкам падтрымае блок камуністаў і беспартыйных мас. (Бурныя апладысьменці).

Мы за палітыку міру ва імя забеспячэння мірнай працы нашых грамадзян, ва імя камунізма, які будзе наш народ. Як вядома, на гэта некастрыя фашысцкія дзяржавы адкаваюць заключэннем вайнуціх двойствяных і тройствяных саюзаў супроць камунізма. Гэта робіцца так: бяруцца за рукі, каб не ўпасці, дое... (Смех. Апладысьменці), бяруцца за рукі двое,

Аляксей Аляксеевіч Волкаў

(Працяг. Пачатак гл. на 3 стар.)

Пасля ліквідацыі Юдзенаў тав. Волкаў прыязджае ў Петраград. Адразжк быў заблазіраван на адказную работу ў Сярэдняй Азіі, у Туркестан, дзе Лазар Майсеевіч Кагановіч выконваў тады адказнае заданне ад ЦК РКП(б). Пад кіраўніцтвам Лазара Майсеевіча працаваў старшыня Ташкенцкага новагарадскага сталінага выканкома. Прапрацаваў там пяць з паловай гадоў да арганізацыі сярэдне-азіяцкіх рэспублік. Больш за ўсё быў на партыйнай рабоце. Многія і напружана прыхілае прапрацаваць па правядзенню ленінска-сталінскай нацыянальнай палітыкі.

Працаваў пасля намеснікам, старшын ЦКК Туркмені і старшыняю РСІ. 1925—1926—1927 гг.—вучоба на курсах марксізма пры Комакалэмі. Пасля вучобы быў пасланы на работу на Луганшчыну, рэзідэнц Клімента Ефрэмавіча Варашылава. Быў там тры год, выконваў абавязкі старшын абласной КК і загадваў аддэлам РСІ.

Аб сваёй далейшай рабоце так гаворыць Аляксей Аляксеевіч:

— Перад краінай усталі ва ўвесь свой рост з'явілася праблема. Раённем ЦК ВКП(б) камандыруюцца на Ніжнюю Волгу, у Пугачоўскую акругу, дзе выконвае баявое заданне партыі—па хлебазагатоўчай рабоце, па калектывізацыі сельскай гаспадаркі, і на аснове сучаснай калектывізацыі—ліквідацыя кулацтва, як класа. Гэты фронт быў не менш адказным, чым барацьба супроць Юдзенаў. Працаваў я там з 1929 года па пачатак 1932 года. Быў старшынямі мікраэканамічнай камісіі па ліквідацыі кулацтва.

У 1932 годзе прыехаў я ў Маскоўскую арганізацыю, дзе і прапрацаваў на партыйнай рабоце, аж да ад'езду ў Беларусь. Працаваў пад кіраўніцтвам слаўнага большэвіка, вярнага саратніка таварыша Сталіна Лазара Майсеевіча Кагановіча. У яго вучыўся працаваць, вучыўся змагацца з ворагамі народа. Умеў Лазар Майсеевіч спытаць выкананне рашэння партыі, і пры гэтым так паставіць справу, што ты выхоўваешся на гэтым рашэнні, з вялікім задавальненнем выконваеш яго. Адчуваеш—дапамагаюць табе, створаюць усё ўмовы для работы. Адсюль—не ведаеш стомленасці, клопатнасці з усёй энергіяй ад выканання даручанай табе справы. Гэта—стыль работы, работы па-сталінску.

— Я ўжо не гавару аб выключнай чужацы Лазара Майсеевіча да чалавека, да работніка. Да самых дробнейшых уваходзіць ён у твою работу, у тваё жыццё. Ведае дасканала, як жыў ты, чым жывеш, як у цябе з дзецьмі, з кватэрай... Многія мне даюць і работа з Нікітам Сергеевічам Хрушчым, вярным выхаванцам Лазара Майсеевіча. Нікіта Сергеевіч замяоўвае і развівае з'робленае Лазарам Майсеевічам.

— У Лазара Майсеевіча вучыўся я метадом барацьбы з ворагамі і пазнаў імя агульна-партыйнае арганізацыі, скліканы тав. Кагановічам у 1921 годзе і прысвечаны барацьбе з так званым «рабочай апазыцыяй». Гэты склад ішоў больш унёсчы для барацьбы з ворагамі барацьбы з ворагамі любых адценняў, якім-бы сцягам яны не прыкрывалі свой варожы твар.

Бялітасную барацьбу праводзіў тав. Волкаў з трацкістамі, бухарызмамі, зінбуеўцамі, з нацыяналістычнымі групамі ў Сярэдняй Азіі. Пад кіраўніцтвам Лазара Майсеевіча ён змагаўся на Украіне супроць шумскізма і іншых нацыяналістычных глянцываў.

Вялікую работу па барацьбе з агалцельмі ворагамі народа і партыі праводзіць тав. Волкаў за апошнія годзі сваёй работы ў Маскоўскай арганізацыі.

І цяпер тав. Волкаў, выконваючы абавязкі першага сакратара ЦК КП(б)Б, лічыць найвялікшым сваім шчасцем выконваць баявое заданне Іосіфа Вісарыянавіча Сталіна, данае яму і большэвікам Беларусі, заданне ачышчыць баявы фарпост Савецкага Саюза ад усёй варожай нечысці, пачынаючы з трацкіска-бухарызмаўскіх бандытаў і канчаючы нацыяналістычна-фашысцкім атрэпэм, шпіёнамі, дыверсантамі, шкоднікамі.

На агульнапартыйным мітынгу працоўных г. Гомеля, вылучыўшых кандыдатуру тав. Волкава ў Вярхоўны Совет, Аляксей Аляксеевіч сказаў:

— Шлях наш ясны. Мы пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна побудзем камуністычнае грамадства. Шлях спраўды ясны. Гэта шлях вялікага гераічнага народа. Гэта шлях і аднаго з лепшых сыноў яго, шлях нашага кандыдата ў Вярхоўны Совет Аляксея Аляксеевіча Волкава.

Пісьменнікі аб звароце ЦК ВКП(б)

Магутна і адналітна наша краіна, яе народы і яе партыя

Трудна ў некалькіх сказах даць аглянку гістарычнаму дакументу ЦК ВКП(б). Адно можна сказаць: гэты дакумент—новае, яркае сведчанне таго, наколькі блізка, родны ўсёму вялікаму савецкаму народу наша ма-

гутная партыя большэвікоў і яе геніяльны кіраўнік таварыш Сталін, як магутна і адналітна наша краіна, яе народы і яе вялікая партыя.

Я. КОЛАС.

Дакумент радасці і шчасця

Зварот ЦК ВКП(б) да партыйных і беспартыйных выбаршчыкаў—на іе слова, па яркасці і лаканічнасці—на іе вялікі дакумент у гісторыі звабў Кастрычніцкай рэвалюцыі,—дакумент радасці і шчасця працоўнага чалавека на шостае часці нашай планеты.

Чытаеш—і здаецца, што кожнае слова высечана на мармуры. Гэты зва-

рот узвышае, натхняе. З кожнага слова, з кожнага абзаца як-бы зліне на цябе яркае сонца. І расце ў сэрцы вялікае захваленне, любоў і адданасць да нашай роднай, гераічнай партыі Леніна—Сталіна, да нашай савецкай Радзімы і да роднага любімага Іосіфа Вісарыянавіча Сталіна.

З. БЯДУЛЯ.

I. С. Каровін

Дырэктар сёння на заводзе не будзе. Дырэктар хворы.

— Тады мы паедзем да яго на кватэру!—гаворыць тав. Ратгейм—загадчык аддэламу забеспячэння і збыту:—Дагавор з заказчыкамі трэба падпісаць сёння.

Заводскі конь патупаў у звіліны вуліцы, кіруючы амаь на другі канец горада. Тав. Ратгейм задаволены, ён жава расказвае аб паспяховым выніку сваёй службовай камандыроўкі, неспрыяльна азіраецца па баках. Ратгейм ён падхопліваецца і здзіўлена глядзіць наперад з-за спіны фур-мава.

— Ну, як вам гэта падабаецца?..

— Фурман спыняе кая. Лі каламажкі вырастае постаць сукмарывага, сярэдняга росту чалавека з вострым позіракам карых вачэй.

— Іван Сямёнавіч, куды вы? Вы-ж хворы...

— На завод. Я павінен зараз быць на заводзе...

— Мы-б тут у вас усё высветлілі... Вам лепш сёння пабыць дома.

— Мне сёння трэба на завод!—цвёрда гаворыць дырэктар.

Ратгейм паіскае плячыма і кідае марныя ўгаворы. Фурман павяртае кая. Пакуль каламажка дабіраецца да завода, Ратгейм паспявае расказаць усё свае навіны: у Дніспрыль-троўску завод адружваюцца валы для «партурбін», у трэце удалося атрымаць доўгачаканы нарад на метал.

— Добра...—задаволена гаворыць дырэктар:—Вы-ж ведаеце—мы ўключасямо ў сталінскую дэкаду стыхаўчых рэжорлаў.

— Вось і завод. Не затрымліваючыся ў канторы, дырэктар портскай халою ідзе ў цэхі.

— Кады ў 1922 годзе дэмабілізаваны чырвонаармеец Каровін прыхоў з невялікай групай таварышоў на ба-

вытворчасці. Тольчы ў вострых карых вачах радасную ўсмішку, браўся Каровін за выхаванне новых мадэльшчыкаў. Рыхтаваў іх шнодра—для свайго завода, для іншых заводаў. Вучыў любоўна і старанна. Бо добра памятаў ён сваю «вучобу» на мадэльшчыка ў пана Смецоўскага, вучобу безбаронага сярцы, сына чорнароба—вочыка цэгля і працы. Чатыры гады працягваў хлопчыком на пабыўках, а так і не дайшоў да сакрэтаў мадэльнай справы. Збянтэжаны і разгублены стаў ён у мадэльнай пецырбускага франка-рускага завода: нікі не мадэльшчык быў ён, вучыцца трэба было спа-чатуку...

Узрушаюча-радасным быў для Каровіна той дзень, калі завод атрымаў першае складанае заданне. Краіна будавала гіганты індустрыі, здыяспіючы план першай сталінскай п'яцігодкі. Цягелны Віцебска, Гомеля, Бабруйска пашыралі вытворчасць, ім патрэбны былі гофманскія прэсы для механічнага вырабу цэгля. Дагэтуль іх імпартавалі з-за мяжы, плацілі валюту. Зберагчы валюту павінен быў бабруйскай завод.

Пачынаючы акурятную англійскую бародку, задумліва мямалі, ідучы па цэхах, галоўны інжынер завода:

— Не па нас работа, не з нашымі кадрамі, не на нашым абсталяванні... Нішта і не мог сказаць усім нутром варожы чалавек—сам былы гаспадар механічнага завода.

Інакш думалі рабочыя. Мадэльшчык Каровін уедліва разбіраў забытаныя, складаныя чарыжы, удакладняў, спрашчваў канструкцыю. Ён даваў ліцейшчыкам безаганныя мадэлі, сам бегаў у ліцейную, раў, як лепшы вецці ліццё.

Складаныя цягелныя агрэгаты працывалі на заводах БССР, яны давалі вышэйшую дагэтуль колькасць прадукцыі. Цяпкі ўжо везлі агрэгаты ў братнія рэспублікі.

І тады варожы рука працігнулася да завода. У сукую лезіную ноч 1931 года трывожна загнуў заводскі

3 малюнкаў на тэмы 12 снежня 1937 года

Запыталіся ў Галінкі,
У малой дзяўчынкі:
— Што сядзіш ты, Галя, у хатэ
І не ідэш гуляць?
— Пайшоў у госці мама, тата,
Голас свой панеслі,
Ну, а я пільную хаты,
Сяджу сабе ў крэсле.
Мяне ўзяць з сабой прасіла,
Але ўзяць не ўзялі;
Адно,—кажа мама міла:
— Ты йшчы сходаш, Галя.
Во, глядзі сама ў ваконца
Гуляючы дома,
Свой за Сталіна, за сонца
Голас панясем мы.
Ды йшчы кажа, што малая,
Урны не дастану...
Што-ж такое?—пачаю,
Пакуль большай стану.
Пройдзе зімка, пройдзе лета,
Як скажыць слова,—
Дачакаюся я гэтак
І выбару новых.
Будуць рады татка, мама,
Калі падрасту я,
І за Сталіна так сама
Я прагаласую.
І ў Галінкі—дзіцяняткі
Ад такой гаворкі
Ажно йскараца ваяняткі,
Нібы ў небе зоркі.
— Куды ідзеш ты, мая бабка?—
Кажа ўнук бабулі,—
То сядзіць, не злазіць з пецкі,
Цяпер, во, на гулі!

Сама ведае, што хвора,
Што балыць ёй грудзі.
Аддыхала-б леей дома,
Чымся пхнуцца ў людзі.
І бубніць, бубніць бабульчы
Унук семігадова,
А бабуля яму кажа,
Падбірае словы:
— Што ты ведаеш, Даяліка?
Лепш пабудзь у хатэ.
То-ж на выбары іду я,
Голас свой падаю.
Сабе ўжо і дэпутата
Выбрала адразу:
Варашылаву свой голас
Адам з сэрцам разам.
— Варашылаву?—я знаю,
Сам я з ім вітаўся,—
Ён, калі былі манёўры,
У нашым быў калгасе.
Ён—адважны, дужы, смелы,
Чалавек вядомы!
Галасуй, ідзі, бабульча,
Я пабуду дома.
Варашылава я таксама
Выберу з часамі,—
На сямі канях паеду
З сямя галасамі.
Сеў Даяліка, выразае
Койкі з бязрозкі,
Адно блыскаючы ў вочках
Радасны слёзікі.
Кіславодск, 3.XII.1937.

ЯКУБ КОЛАС

12 снежня

З усіх дзён вылучым мы гэты дзень
І шырока расцім яму дзверы
І гарда, у цішу дэравень
І радасна апуніць бюлетэнь,
Шчаслівая і гордая без меры.

Як зояк ранішні, як сонца ўсход,
Дзень снежаньскі па свету заірэдзіца,
І водгуллем нябачаных свабод
Абудзіцца імкненні бурны ўздэт
Там, дзе яшчэ туман гілы імліцца.

Ці бачыў хто калі, як стаўся свет,
Тэкі размах свабоднага закона?
Наш правядзілі жыць ты многа лет!
Няхай узносіцца Вярхоўны наш
Совет
У яснасць дзён алмазнаю калонай!

Дык дружна ўсе, старыя, юнакі,
На выбары мы пойдзем, як на свята!
На брамах вывесім сцягі, вянкі:
Ідзе наш дзень, як промень, у які—
Савецкае краіны дэпутатам.
4.XII.1937.

АГРЭДЗЬ ГЕЙНЭ

Сустрэча з маршалам

Засынае хлопчык:
Сон цікавы сніць:
Да яго па'ехаў
Маршал на кані.
Падае абедзве
Хлопчыку рукі.
Вось яго на рукі
Да сябе ўзяў,
Пасадзіў з усмешкай
На свайго каня.
І яны няспына
На кані двух
Праз палі імца—
Захаліле дух.
Хлопчыку здаецца:
Стаў вялікі ён;
За яго плячыма
Вырас экадрон.

Ён вядзе агрэдэ
Скрозь агоні і дым,
Як валдзі калісьці
Варашылаў Клім.
Ворага знішчае.
Ён клічом сваім,
Як знішчаў калісьці
Варашылаў Клім...
Ордэн сонцам ясным
На грудзях гарыць.
І з любоўю маршал
На яго глядзіць.
І гаворыць:—Вось
Герой які ў мяне!..
І смяецца хлопчык
Радасна ў сне...

Песні, прысвечаныя К. Е. Варашылаву

Гэтымі днямі па шыршарным пасаджэнні Саюза кампазітараў БССР былі разгледжаны творы беларускіх кампазітараў, прысвечаныя выбарам у Вярхоўны Совет і легендарнаму маршалу К. Е. Варашылаву.

Музычныя творы рэкамендуецца прафесіянальным і самадзейным калектывам для сольнага і масавага выканання. Лепшыя песні будучы надрукаваны ў газетак.

Тэксты песень напісаны беларускімі паэтамі Купалам, Коласам, Брэфкам, Глебкам, Крапівай, Куляшомым і інш.

У напісанні масавых песень прымаў удзел беларускі кампазітар Турэцкаў, Залатароў, Аладаў, Цікоцкі, Паленскі, Крошнер, Любан, Чуркін, Саклаўскі, Іваню, Лукас і Шчаглоў.

Пісьменнікі на прадвыбарчых сходах

Па ініцыятыве праўлення ЦСНБ і камсомольскай арганізацыі пісьменнікаў на гарадскіх выбарчых участках былі наладжаны літаратурныя вечары, прысвечаныя кандыдату ў дэпутаты Вярхоўнага Савета СССР ад Менскай гарадской выбарчай акругі, жалезнаму наркому абароны тав. К. Е. Варашылаву.

З чытка сваіх твораў, прысвечаных тав. К. Е. Варашылаву, на 77, 63, 62, 49, 52 выбарчых участках, у Ваенным вучылішчы, у Педагагічным вучылішчы, прымаю а ўдзел некалькі брыгад паэтаў, у склад якіх уваходзілі Брэфка, Крапіва, Куляшоў, Агнешет, Калачанскі, Астрэйка, Хведаровіч, Грубін, Шаралаў, Лышчы, Кучар, Мальцінскі, Александровіч.



Кадр з фільма «Балтыйцы». Камісар Віхараў (нар. арт. респ. Б. Лівану), яго жонка (арт. Іноўіца) і іх сын Ноля.

Выдатны фільм

Маладая савецкая рэспубліка на шматлікіх фронтах змагалася супроць ітэрвентаў. У партак Фінляндзі сталі карабі Антанты. Ітэрвенты рыхтавалі камбінаваны ўдар з мора і сушы супроць Краіны Саветаў.

Бурныя, баявыя дні грамадзянскай вайны, 1918—1919 гадоў. Вось у гэты час, у такой абстаноўцы дзейнічаюць героі фільма «Балтыйцы».

Аўтары фільма (сцэнарысты А. Зісусеў і А. Штэйн, рэжысёр заслужаны артыст Фінляндыі) далі яркую карціну таго, як балтыйскі флот пад кіраўніцтвам партыі і асабіста таварыша Сталіна разграміў ітэрвентаў з сузахем'я і з мора.

Перш за ўсё, трэба адзначыць выключна яркую ігру заслужанага

артыста респ. Ліванува, які ў ролі камісара Віхарава. Гэты вобраз паказвае выключна глыбокае ўвасабленне Ліванува майстэрска старэйшага большэвіка, мужнага баява рэволюцыі.

Праўдзівым і цікавым «образам» створаны заслуж дзіячом мастацтва Сафаронавым (Ваўлаў), засл. артыстам рэспублікі Віфанам (Рыгоўцаў). Трэба адзначыць і добрую ігру засл. артыста Кіміта у ролі сігнальшчыка.

На высокім узроўні майстэрства стаяць і апэратарская работа. Фільм «Балтыйцы», выпушчаны студыяй Белдзяржкіно, вальне, асабліва нас—гледзюч—праўдзівасцю і яркасцю вобразаў, майстэрствам распрацоўкі тэмы. Гэты фільм—велькае дадзненне нашай савецкай кінематографіі.

Сцэнарыі балета «Салавей»

Гэтымі днямі ў секцыі кампазітараў адбылося абмеркаванне сцэнарыя балета «Салавей», напісанага лібрыстам і мастацтвазнаўцам Ю. Сланіным (Ленінград) па аповесці С. Бядулі.

У абмеркаванні сцэнарыя прынялі ўдзел кампазітары, драматургі і крытыкі тт. Самуільскі, Брэфка, Шчаглоў, Кучар, Модэль Юдзевіч і іншыя.

Выступаюшыя таварышы адзначылі цікавае разгортванне фабулы—сцэна-

рыя насычанаасць яго беларускім танцавальным фальклорам, у прыватнасці вядомымі дагэтуль беларускі танцамі. Да недахопаў сцэнарыя трэба аднесці элементы пэўназма першай карціны, невыразную распрісціжку фіналу і занадта вялікае месца панскіх сцыз.

Пасля абмеркавання сцэнарыя балета Крощнер, які піша балет «Салавей», выказаў музычныя ўражэнні з балета.

Тэатр на выбарчых участках

Рускі дзяржаўны драматычны тэатр актыўна прымае ўдзел у абслугоўванні канцэртамі і спектаклямі выбарчых участкаў гор. Магілёва.

Гэтымі днямі з вялікім поспехам быў паказаны спектакль «Вонная стаўка» на 22-м выбарчым участку. Апрача гэтага, тэатр абслужыў канцэртнай ільшч выбарчых участкаў горада.

Калектыв тэатра зараз рыхтуе канцэрт да 12 снежня, у які ўвойдуць песні, мастацкае чытанне, вядзіві і інш.

Кінохроніка на выбарчых участках

Па ўсіх гарадах БССР па выбарчых участках дэманструюцца кароткаметражныя фільмы «Як будзе галасавалі выбарчыя», «Права на працу, на адпачынак, на адкаўчыні» і поўнаметражны фільм «Сыны народа».

Апошні фільм ярка адлюстроўвае жыццё і магутнасць нашай слаўнай Чыронай Арміі і ў характэрных эпізодах паказвае, якую вялікую кіруючую ролю адыгрывае жалезнае маршал К. Е. Варашылаў ва ўзмацненні ролі Чыронай Арміі і ахове нашых граніц.

Да выбараў падрыхтавалі канцэрт

Канцэртную праграму—літаратурны мантаж да выбарчай кампаніі падрыхтаваў Мазырскі акруговы калгасна-саўгасны тэатр. Мантаж складзена з двух аддзяленняў—выбары і жыццё працоўных да рэвалюцыі і выбары ў нас на новай Сталінскай Канстытуцыі. У праграме: дэмаўцыя, спевы, хорэаграфічныя нумары, дэманстрацыя кінохронікі. Адначасна расказваюцца працоўным біяграфіі кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета па Мазырскі выбарчы акруге тав. Суганякі і т. Маркіна.

Гэтымі днямі тэатр выедзе з канцэрта на абслугоўванне калгасаў Мазырскі акругі.

Першы канцэрт, які быў паказаны ў Мазыры, у клубе будаўчыкоў, вельмі спадабаўся гледзюч.

Аўтар і рэжысёр манжага т. Падчыхін.

УСЕВ. КР.

ПА ПРАЎКА

У нумары 65 нашай газеты ў артыкуле «Вонная стаўка» у Віцебскім тэатры, у 10 радку 6 абзаца трэба чытаць: «дэмаўга з Келера».

дэрамі. Не так даўно завод прыступіў да выпуску гідраурбін. Яны ідуць па калгасныя гідраэлектрастанцыі, млыны. Іван Сямёнавіч і тут звабужыў недакладнасці: ён удаканнальвае мадэль рабочага кола: пранёс ліццё і апрацоўкі кола цыпер спрощаны і барэ значна менш часу.

Увосьне гэтага года Івану Сямёнавічу Каровіну—старому кадравіку, арганізатару стыхаўскага руху на заводзе, вернаму сыну партыі Леніна—Сталіна, які ніколі не сыходзіў з дз шчыра,—было даручана кіраўніцтва заводам. Гэта-жак спакойна і роўна, як раней мадэльным цэхам, акіруе Іван Сямёнавіч усім заводам. Ён закончыў абсталяванне механічнага цэха, навуў парадак у іншых, ён ліквідуе затаварынасць, якая асталася яму ў спадчыну ад былога шкодніцкага кіраўніцтва завода.

І калі сабраліся рабочыя завода вылучыць кандыдату ў Совет Саюза Вярхоўнага Савета СССР, голасам усяго калектыва была прапанавана старога каваля Пацэўкі аб вылучэнні кандыдатуры Івана Сямёнавіча Каровіна.

— Наш дырэктар...

— Любоўна гучалі гэтыя словы ў унах рабочых. Гэтак любоўна, як іначэ нядаўна вымаўлялася—наш мадэльшчык.

— Наш кандыдат,—з гордасцю гаварыць на сваіх сходах выбаршчыкі Бабруйскай акругі. Яны добра ведаючы усё жыццё, усю работу гарачага патрыёта сацыялістычнай радзімы. І сямя яны з упэўненасцю аддадуць свае голасы 12 снежня.

— Наш дырэктар... Любоўна гучалі гэтыя словы ў унах рабочых. Гэтак любоўна, як іначэ нядаўна вымаўлялася—наш мадэльшчык.

— Наш кандыдат,—з гордасцю гаварыць на сваіх сходах выбаршчыкі Бабруйскай акругі. Яны добра ведаючы усё жыццё, усю работу гарачага патрыёта сацыялістычнай радзімы. І сямя яны з упэўненасцю аддадуць свае голасы 12 снежня.

Праішоўшы кантрольную будку, дырэктар накіроўваецца ў ліцейны цэх. Глустая чорная зямля, адбіўшы ў сабе формы мадэляў, з'робленых, пэўна, яшчэ рукамі Івана Сямёнавіча, чакае заліўкі гарачым металам. Усімначысьце, падхольдзіць да дырэктара малады ліцей